

# **МЕТОДЫКА ПЕРМАНЕНТНАГА КАНТРОЛЮ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ТРЭНІРОВАЧНАГА ПРАЦЭСА**

**У.М. Старчанка**

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны, [Starch@narod.ru](mailto:Starch@narod.ru)

Вызначэнне эфектыўнасці трэніровачнага працэса з'яўляеца актуальнай задачай тэорыі і практыцы спартыўнай трэніроўкі.

Методыка вызначэння эфектыўнасці падрыхтоўкі спартсмена толькі па выніках этапнага кантролю не прадстаўляеца здавальняючай, бо не дазваляе своечасова ўносіць неабходныя карэкцыі ў працэс падрыхтоўкі, што непазбежна памяншае яго эфектыўнасць.

Відавочна, што вызначэнне эфектыўнасці трэніровачнага працэсу павінна быць звязана з перманентным кантролем за ўзорунем падрыхтаванасці спартсмена, для чаго павінна быць распрацавана спецыяльная методыка, якая арганічна ўпісваецца ў трэніровачны працэс і не парушае яго. Пры адсутнасці такой методыкі неабходна арганізаваць

рэгулярнае (на кожнай трэніроўцы) правядзенне прыкідак.

Па выніках перманентнага кантролю будуеца графік залежнасці паміж колькасцю праведзеных трэніровак з выкарыстаннем пэўнай методыкі (сродкі + метады) і ўзроўнем падрыхтаванасці спартсмена. Далей, метадам найменшых квадратаў праводзіцца апраксімацыя эксперыментальных кропак нелінейным ураўненнем:

$$Y = a \cdot x^b + c, \quad (1)$$

дзе  $Y$  – узровень падрыхтаванасці,  
 $x$  – колькасць праведзеных трэніровак,  
 $a, b, c$  – каэфіцыенты.

Вылічаныя значэнні каэфіцыентаў ураўнення падстаўляюцца ў формулу (1), што дазваляе атрымаць матэматычную мадэль залежнасці паміж колькасцю трэніровак і ўзроўнем падрыхтаванасці для канкрэтнага спартсмена. Падставіўшы атрыманыя значэнні каэфіцыентаў  $a$  і  $b$  у формулу (1), атрымліваець матэматычную мадэль эфектыўнасці трэніровачнага працэса для канкрэтнага спартсмена.

Напрыклад, спартсмен  $\Phi$  правёў 30 трэніровак з выкарыстаннем жыма штангі лежачы ў рэжыме: 3 трэніроўкі на тыдзень, 4 падыходы па 8 паўтарэнняў з велічынёй абцяжарвання 8 ПМ і інтэрваламі адпачынку паміж падыходамі – 8 мінут. Узровень падрыхтаванасці спартсмена ў жыме штангі лежачы вызначаецца на кожнай трэніроўцы нанепрамым метадам з выкарыстаннем спецыяльнай формулы (Старчанка У.М., 1990):

$$F_{max} = F_{pab} \cdot (0,969 + 0,03 \cdot n). \quad (2)$$

дзе  $F_{max}$  – максімальны вынік у жыме лежачы,  
 $F_{pab}$  – вага штангі,  $n$  – колькасць паўтарэнняў.


Вынікі перманентнага кантролю прадстаўлены ў табліцы і на малюнку 1.

Апраксімацыя эксперыментальных кропак па метаду найменшых квадратаў ураўненнем  $Y = a \cdot x^b + c$  дало наступныя значэнні каэфіцыентаў:  $a = 7,27$ ;  $b = 0,29$ ;  $c = 81,36$ . Ураўненне набыло выгляд:  $F_{max} = 7,27 \cdot x^{0,29} + 81,36$ . Крывая залежнасці паказана на малюнку 1 пункцірнай лініяй.

Тады эфектыўнасць трэніровачнага працэсу спартсмена  $\Phi$  апісваецца формулай:  $E_{ff} = a \cdot b \cdot t^{b-1} = 7,27 \cdot 0,29 \cdot x^{0,29-1}$ . На малюнку 2 паказана дынаміка эфектыўнасці трэніровачнага працэсу спартсмена  $\Phi$ .


Табліца – Вынікі перманентнага кантролю за ўзроўнем падрыхтаванасці спартсмена  $\Phi$

№ трэн.	$F_{max}$ (кг)	№ трэн.	$F_{max}$ (кг)	№ трэн.	$F_{max}$ (кг)
1	87,7	11	96,7	21	97,6
2	90,7	12	96,7	22	99,7
3	90,7	13	96,7	23	99,7
4	93,7	14	93,7	24	99,7
5	93,7	15	96,7	25	99,7
6	93,7	16	96,7	26	99,7
7	93,7	17	97,6	27	102,8
8	96,7	18	97,6	28	99,7
9	93,7	19	97,6	29	102,8
10	96,7	20	99,7	30	99,7



## **Малюнак 1 – Дынаміка ўзроўню сілавой падрыхтава- насці ў жыме штангі лежачы спартсмена Ф. Лінія апраксімацыі паказана пункцірам**

Відмінна, що ефекти́ӯнасць трэніроўкі няўхільна зніжаецца, што адпавядае зняжэнню сілы ўздзеяння на спартсмена трэніровачнай дзейнасці. Калі на 4-й трэніроўцы ефекти́ӯнасць (прырост падрыхтаванасці) складае 800 грамаў за трэніроўку, то на 10-й – 400 г/тр., а на 28-й – 200 г/тр. Адпаведна гэтаму зменшалася ефекти́ӯная сіла ўздзеяння трэніровачнай дзейнасці на спартсмена, што няўхільна змяншала скалярнае значэнне вектара яе ўздзеяння (малюнак 2).



## **Малюнок 2 – Дынаміка сілы ўздзейння (скалярнай величыні вектара) трэніровачнай дзейнасці на спартсмена**

Цікава, що формулу 1 можна використо<sup>у</sup>ва<sup>ць</sup> для прагноза ў<sup>з</sup>ро<sup>ю</sup>н<sup>ю</sup> падр<sup>ы</sup>хтава<sup>н</sup>асці спартсмена. Наприклад, разліч<sup>у</sup>ш<sup>ы</sup> параметри ура<sup>ю</sup>нення пасля правяд<sup>з</sup>ення 30 трэніровачных заняткаў, можна прадказа<sup>ць</sup> у<sup>з</sup>ровень падр<sup>ы</sup>хтаванасці спартсмена  $\Phi$  пасля правяд<sup>з</sup>ення 40...90 трэніровачных заняткаў.

Такім чином, узровень падръхтаванасці спартсмена  $\Phi$  пасля правядзення 40 заняткаў ( $x = 40$ ) складзе:

$$F_{max} = 7,27 \cdot x^{0,29} + 81,36 = 7,27 \cdot 2,91 + 81,36 = 102,5 \text{ кг.}$$

Узровень падрыхтаванасці спартсмена  $\Phi$  пасля правядзення 50 заняткаў ( $x = 50$ ) складзе:

$$F_{max} = 7,27 \cdot x^{0,29} + 81,36 = 7,27 \cdot 3,11 + 81,36 = 104 \text{ кг.}$$

Узровень падрыхтаванасці спартсмена  $\Phi$  пасля правядзення 90 заняткаў ( $x = 90$ ) складзе:

$$F_{max} = 7,27 \cdot x^{0,29} + 81,36 = 7,27 \cdot 3,69 + 81,36 = 108,2 \text{ кг.}$$

Але трэба памятаць, што прагнастычна каштоўнасць матэматычнай мадэлі будзе тым большая, чым большая колькасць праведзеных заняткаў папярэднічала разліку

каэфіцыентаў  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

Перманентны кантроль эфектыўнасці трэніровачнага працэса і прагноз дасягнення ў дазваляюць своечасова заўважыць недапушчальнае зніжэнне эфектыўнасці трэніровасчнага працэса і ўнесці ў яго неабходныя карэктіроўкі.